

B.B.Шур

СПОСАБЫ ЎВЯДЗЕНИЯ АНАМАСТЫЧНАЙ
ЛЕКСІКІ У МАСТАЦКІ ТЭКСТ
(на прыкладах прозы У.Караткевіча і Ф.Янкоўскага)

Анамастычных назваў – уласных імёнаў людзей, прозвічаў, тапонімаў, мікратапонімаў – даволі многа. Без такіх моўных адзінак не абыходзіцца ніводзін від пісьма. Яны – істотная частка лексікі вусных паведамленняў, твораў мастацкай літаратуры, рэцэнзій, афіцыйна-справавых дакументаў і інш. Сярод такіх назваў, напрыклад тапонімаў, многа блізкіх іх нават аднолькавых па гучанні і напісанні, іх камунікатыўная функцыя не заўсёды правільна ўспрымаецца слухачом ці чытачом. У такіх выпадках гаворачая асoba, пісьменнік карыстаюцца рознымі каментарыямі, удакладненнямі, заувагамі, імкнучыся такім чынам данесці да слухача, чытача натуральнасць такіх моўных адзінак, іх адраснае, кантэкстуальнае прызначэнне.

У творах мастацкай літаратуры засведчана ніжальная арыгінальных прыкладаў умелага выкарыстання анамастычнай лексікі як дзеясцнага сродку стварэння каларыту эпохі, пэўнага грамадскага асяродку, рэгіёна, мастацкай выразнасці, лаканічнасці, непаўторнасці. Апрача гэтага, такія слова выклікаюць у чытача вялікую колькасць разнастайных асацыяцый, уяўленняў, пачуццяў.

На жаль, да нашага часу ў беларускім мовазнаўстве ніхто яшчэ не рабіў спробу апісаць і прааналізаваць асаблівасці ўвядзення тапонімаў і іншых уласных імёнаў у мастацкі тэкст, хоць такі аналіз неабходны не толькі для выяўлення стылю, творчай манеры пісьменніка, а і для выясняління яго светапогляду і дасведчанасці ў праблемах, пра якія ён вядзе размову з чытачом, яго агульной і моўнай культуры, эстэтычных крытэрый і ідэалаў і інш.

Вопыт мастацкай літаратуры сведчыць, што сапраўдныя майстры мастацкага слова пастаянна клапоцяцца пра натуральнасць тапонімічных назваў, іх зразумеласць, даходлівасць да чытача. З гэтай мэтай пісьменнікі выкарыстоўваюць не толькі афіцыйныя, а і рэгіональныя, звыклыя на значным абшары, вядомыя стагоддзямі найменні (*Слуцак, Лёзна, Гародня, Бярэсце, Дарагічын, Наваградак, Ленчыцы і інш.*), суправаджаючы іх адпаведнымі каментарыямі, заувагамі, тлумачэннямі, звязтаючыся да этымалогіі (*народнай і навуковай*), словаўтварэння, марфемнай і акцэнталагічнай варыянтнасці гэтых найменніяў у розныя перыяды нашай дзяржаваўнасці і інш. Гэта часам вымагаеца не толькі эстэтычнымі літаратурна-мастацкімі патрабаваннямі і мэтамі, а і іншымі крытэрыйямі, напрыклад, жаданнем захаваць у назве нацыянальныя ці рэгіональныя традыцыі вымаўлення, напісання, бо, як заўважыў у свой час лінгвіст і пісьменнік Ф.Янкоўскі, тапонімічныя назвы часцей за

іншыя ўласныя найменні, праходзячы праз канцыляры, выдавецтвы, друкарні, часам так мяняюцца, што напісаная на карце і сапраўдная назва маюць зусім рознае гучанне, на картах трапляюцца вельмі змененныя і знявечаныя назвы, што прыводзіць да скажонага ўспрыняція тэксту [2, 291]. Апрача гэтага, у нашай мове многа аманімічных тапонімаў. Зусім натуральна, што пісьменнік павінен звяртаць увагу на такія назвы, асабліва ў творах публіцыстычных, краязнаўчых, прысвечаных апісанню канкрэтнай тэрыторыі Беларусі. Мясцовыя ўласныя найменні, як і дыялектызмы, ў мастацкім тэксле, розныя каментары да іх памацняюць рэгіянальнасць твора, яны нярэдка служаць у якасці вызначальнага моўнага кампанента для апісання і стварэння, напрыклад, натуральнасці, адметнасці мастацкіх палотнаў Палесся або Панямоння і г.д. Рэгіянальны, пераважна бытавы і аманастычны каларыт у творах мастацкай літаратуры выконвае некалькі функцый: апрача называнай, многія ўласныя найменні істотна пераасэнсоўваюцца, па-мастацку ўзбагачаюцца умела пададзенай інфармацыяй, спецыфічнымі аўтарскімі заўвагамі, каментарыямі, узятымі ў дужкі, у двухосі і інш., у якіх утрымліваюцца дадатковыя, мала вядомыя звесткі з мінулага і адметнага пра паселішча, рэгіён і яго найменне, непаўтарнасць сроду іншых частак Беларусі. Вопыт мастацкай літаратуры сведчыць, што пісьменнік, аліраючы аманастычны матэрыйял для канкктэтнага твора, выяўляе сваю творчую індывідуальнасць, сваю манеру выкладу матэрыйалу, свае спосабы ўвядзення самых розных найменніяў у мастацкі тэкст, сваё стаўленне да традыцый у літаратуры і г.д. У творах У.Караткевіча, Ф.Янкоўскага засведчана мноства самабытных беларускіх уласных найменніяў (што з'яўляецца адметным для іх творчай манеры) да якіх пісьменнікі прыводзяць самыя разнастайныя лінгвістычныя, этнаграфічныя каментары і тлумачні, выкладаныя тым, што такія назвы па розных абставінах на працягу гісторыі скажаюцца, забываюцца, у іх нярэдка вылушчваюцца нацыянальная спецыфіка, рэгіянальная адметнасць, непаўторнасць, самабытнасць і ш.ш.

Апрача гэтага, пісьменнік, як і даследчык таких назваў, павінен улічваць і тое, што тапонімы і іншыя ўласныя імёны займаюць своеасабліве становішча ў лексічнай сістэме любой мовы, абумоўленае найперш адсутнасцю ў іх семантыкі, спецыфічнымі словаўтваральнymi сродкамі, лакальнай абмежаванасцю і інш. У мове мастацкай літаратуры пісьменнікі нярэдка якраз і скіроўваюць увагу чытача, падказваюць яму, як прасцей, натуральней трэба разумець прызначэнне, узікненне таго або іншага прозвішча, мянушкі, тапанімічнай назвы (асабліва да замененых, знявеченых па розных абставінах назваў).

Такім чынам, тэкст мастакамі слова дапаўняецца, насычаецца самай разнастайнай інфармацыяй пра мінулае і сучаснае тапанімічнага аб'екта, узікненне і эвалюцыю яго назвы ці назваў, у каментарыях, удакладненнях, заўвагах утрымліваюцца звесткі этнаграфічна-рэгіянальнага, лінгвістычнага, гістарычна-геаграфічнага харектару. А майстэрства пісьменніка якраз і выяўляецца ва ўмелым рацыянальным падборы і падачы такой інфармацыі ў мастацкім тэксле.

У мастацкай літаратуры выпрацавана цэлая сістэма сродкаў, якая дапамагае пісьменнікам арганічна ўводзіць аманастычныя адзінкі — тапонімы, уласныя імёны, прозвішчы, мянушкі, псеўданімы ў канву твораў, каменціраваць іх семантычныя, асацыятыўныя нюансы, разумець словаўтваральную і акцэнталагічную варыянтнасць, лакальную абмежаванасць, ці наадварот — пашыранасць, знявечанне, выклікане рознымі ўпłyвамі і інш. На прыкладзе творчасці Уладзіміра Караткевіча і Ф.Янкоўскага ў прыватнасці пераважна на нарысе «Зямля пад белымі крыламі» (Мн., 1977) і зборніку апавяданняў «Радасць і боль» (Мн., 1995), зробім спробу пракаменціраваць некаторыя спосабы і спецыфіку працы пісьменнікаў над такімі адзінкамі па ўвядзенні, уключэнні іх у мастацкі тэкст:

1. Способ непасрэднага тлумачэння

а) Карыстаючыся гэтым спосабам, пісьменнік указвае месцаходжанне тапанімічнага аб'екта адносна іншых, больш вядомых на Беларусі тапанімічных аб'ектаў, іх назваў. Гэта адзін з пашыраных спосабаў у беларускай мастацкай літаратуры: *Гэта ў гонар Ігната Дамейкі (1801-1889 г.г.), ураджэнца маёнтка Нядзведка, што пад Мірам* [1, 132]; *I*

прауда, вялікі кампазіттар нарадзіўся ў Убелі над Мінскам [1, 131]; Паходзіў будучы паэт з фальварка Мурагі ля возера Нешчарда на поўначы Беларусі [1, 130]; Мне даводзілася бываць на некаторых старых заводах. Скажам, у Парэччы, над імклівай Ясельдай, на былогі суконнай фабрыцы Скірмунтаў [1, 139].

б) Пісьменнік указвае месцаходжанне тапанімічнага аб'екта, не ўжываючы сучасныя назвы адміністрацыйных адзінак (цэнтраў) — раёнаў, абласцей, паселішчаў, а выкарыстоўваючы традыцыйныя, усталяваныя стагоддзямі, для пэўнага рэгіёна мясцовыя назвы ўдакладненні: *А вось мінульым летам лёс закінуў нашу экспедыцыю ў вёску Дастроева, на поўнач ад Янава Палескага (Янава Палескае — цяпер Іванава — адміністрацыйны цэнтр раёна ў Брэсцкай вобласці — В.Ш.) [1, 131]... Хрысціянства на тэрыторыі Беларусі добра і ўпарты не прымалі. Магчыма, ненавідзеячы асабістства князя Уладзіміра, што спаткі Палацк, забіў князя Рагвалода з сям'ёю, дачку ягоную ўзяў за сябе, а пасля, калі прывёз нявесту з Візантыі (з высокіх дзяржаўных меркаванняў), высыяліў Рагнеду ў Ізяславль (вал Рагнеды), або «Гарыславы» паказваючы у Заслаўі і сёня] [1, 99].*

в) Часам тлумачэнне-удакладненне (*тапонім*) бярэцца ў дужкі: *Хворы на малярыю Савіцкі (а з ім два сябры) спыніліся ў пуні селяніна ў вёсцы Краснае (10 км. ад Гомеля) [1, 143]; Дзейнічаў Савіцкі ў Магілёўскай губерні (паветы Чэркаўскі, Чавускі, Горацкі, Клімавіцкі, Гомельскі), пад Навазыбкам, Мглінам, Стародубам, на поўначы Чарнігаўшчыны [1, 143].*

г) Радзей пісьменнік указвае ў дужках назуву паселішча, выкарыстоўваючы ў якасці ўдакладнення афіцыйныя назвы прадпрыемстваў, калгасаў, саўгасаў і інш. устаноў, размешчаных у паселішчы: *Возьмем хату б Верцилішкі ў Гродзенскай вобласці (калагас «Прагрэс») [1, 164.]; Верцилішкі (этны пасёлак і пасёлак саўгаса «Леніна» на Магілёўшчыне адзначаны залатымі медалямі ВДНХ) здзіўляюць [1, 164]; А вось вада змрачнаватага, ляснога і балотнага, возера Палік (у Бярэзінскім запаведніку) пагадвае густы завараны чай [1, 8];*

Карыстаючыся способам непасрэднага тлумачэння, пісьменнікі, пішуучы пра Беларусь, шырока ўжываюць найменні тыпу *Мінічына, Старобінічына, Случчына, Пінічына* — традыцыйныя беларускія назвы для абазначэння мясцовасцей, што прылягаюць да дамінуючага ў рэгіёне паселішча. Гэта цяпер вельмі адметная (на фоне ўсходнеславянскай аномастыкі) і спецыфічная рыса беларускай тапанімікі, што нярэдка падкрэсліваецца пісьменнікамі: *Ветракі ў нас досыць рэдкая рэч, хіба на Случчыне і пад Клецкам [1, 32]. Нядайна, ловячы рыбу з лыжарамі вёскі Церабяжкоў на Столінічыне, убачыў на беразе поўна ракаў, дзе жывых, а дзе і высадлых [1, 20]. Славіца садамі Случчына, Мінічына, Мазыршчына, Бабруйшчына і, асабліва, маё Прыдняпроўе [1, 35].*

Сутнасць такіх назваў, іх адметны беларускі каларыт у народна-дывяляктнай мове і ў мове мастацкай літаратуры адзначаў Ф.Янкоўскі, каменціруючы назуву Случчына (прыводзім са значымі скарачэннямі — В.Ш.): *Гэта не толькі Слуцк. Як і не толькі сучасны раён («куток») вакол Слуцка. Не - не!... Не Слуцкі раён, нават не акруга, а Случчына — своеасаблівая зямля, усё своеасаблівае на гэтай зямлі. Сказаў ужо: Случчына — не толькі Слуцк, як і не толькі Слуцкі раён. Гэта і Капыльшчына, і Клеччына, і Нясвіжчына, і Чырвонаслабодчына і частка Любаничыны ... Славілася Случчына сваім салам, мясам, каўбасамі, сваімі слуцкімі бэрэмі ... А з гадамі, калі пазнаваў Беларусь, калі пазнаваў Бабруйшчыну, Мсціслаўшчыну, і Мазыршчыну, і Полаччыну, Наваградчыну, Маладзечанічыну, Вілейшчыну... не скрадвалася Случчына (3, 443).*

У апошнія часы ў поінкух мастацкай непаўторнасці, арыгінальнасці дапускаецца непажаданае словаўжыванне, выкарыстоўванне, напрыклад, назувы тыпу *Жыткаўшчына* (Жыткавіцкі раён), *Калінкаўшчына* (Калінкавіцкі раён), *Салігоршчына* (Салігорскі раён) замест традыцыйных, усталяванных стагоддзямі. *Тураўшчына, Мазыршчына, Старобінічына* вядомы не толькі на Палессі, а і далёка за яго межамі. Так, сярод палешукоў *Мазыршчына* — гэта і Лельчицкі, і Ельскі, і Нараўлянскі, і Калінкавіцкі раёны Гомельшчыны.

2. Спосаб пунктуацыйнага выдзялення

Сутнасць яго заключаецца ў тым, што тапанімічна назва бярэца ў двукоссе, для яе тлумачэння прыводзяцца іншыя слова-тапонімы, перыфразы, якія з'яўляюцца своеасаблівымі сінонімамі да гэтай тапанімічнай назвы. А калі сінонімы з'яўляюцца кантэкстуальнымі, аўтарскімі, то яны таксама бяруцца ў двукоссе: *Трапляюца дубровы па 400-500 год. Гэта менавіта тут стаіць у атачэнні шасцістагадовых дубоў – «дуб Крывашапкі», «цар-дуб», «дрэва вечнасці», – вось колькі яго назваў [1, 14]. Высокі бераг Нёмана. Пры ўпадзенні ў яго Гараднічанкі, на мысе і ўзік «Гарадзень», або «Гародня» [1, 80]. Зіраднік выдаў Катіноўскага. Квартал, заняты універсітэцкімі будынкамі ў Вільні, т.зв. «Святаянскія муры», быў ачэплены некалькімі ротамі салдат і паліцыі [1, 136].*

3. Спосаб лінгвістычнага тлумачэння тапанімічнай назвы

а) Ён носіць харектар этымалагічнага словаўтваральнага каментарыя з выкарыстаннем інфармацыі з суседніх моў, мясцовых дыялектаў, нярэдка тапанімічныя назвы бяруцца ў двукоссе: *Праз густыя зараслі чорнай волькі бляжыць вясёлая і чысцюткая на дзве трэці зацененая дрэвамі рачулка Лоша. «Лоша» па-літоўску «стронга». І стронга сапраўды водзіцца тут [1, 12]. Засталася толькі старая гандлёвая назва горада «Міск» а ў даўніну «Менеск», «Менск», ад слова «мена», «мяняць» [1, 65]. Гэтыя мясціны, былыя ўрочышчы, забудаваныя новымі гмахамі, носяць назвы «Машакоўка», «Дзебры». Тут і сапраўды калісь были нетры, дзебры на мясцовым дыялекце [1, 72].*

б) У асобых выпадках пісьменнік не тлумачыць паходжанне назвы, але ўскосна звяртае ўвагу чытача на яе этымалогію, адчуваючы, што той, хто будзе чытаць тэкст, здагадаецца, чаму народ выбраў такую назву: *Рака з непрыгожаю назваю Смердзь ёсць, аднак, адна з найпрыгажэйшых рэчак, якія мне даводзіліся бачыць у май жыцці [1, 13]; У апошній сечы імі (татарамі – В.Ш.) камандаваў хан Койдан. Крутагор’е з таго часу называлася Койданавам (цяпер Дзяржынск) [1, 81]. Першая вартавая вежса, узведзеная славянамі ў абарону ад іх, нязвыкла бялёла ў нечаканым лесе ашкуранымі, свежсаабчасанымі бярвеннямі. Ад гэтай белай вежсы, мабыць, пушча і атрымала назvu Белавежскай [1, 47].*

в) Некаторыя часта ўжывальныя тапанімічныя назвы пісьменнік запісвае з малой літары, але засяроджвае ўвагу чытача і бярэ іх ў двукоссе, суправаджаючы этымалагічным каментарыем (найчасцей з выкарыстаннем не навуковага, а наўнага народнага тлумачэння, якое бярэца ў дужкі): *Ідзе па нашых землях і вось паўдоль «шведскія камяні», «шведскія сосны» пад Любчай, сапраўдныя сведкі колішніх бітвы. І там жа ўрочышча «Калюгі» (калоўіш штыкамі) і «Пярэстань» (бо зрабілі перамір ё) [1, 120].*

4. Спосаб апісання тапанімічнай назвы

а) Пры апісанні аўтар звычайна карыстаецца гістарычнымі, этнографічнымі, геаграфічнымі даведкамі і каментарыямі, часам змешчанымі ў дужках і аформленымі ўстаўнымі сказамі: *Навагрудак, як яго чамусыці на польскі манер называюць (а мясцовыя людзі кіламетраў на сёмдзесят у наваколі называюць Наваградак, і гэта бліжэй да старадаўніга Ноўгарадка), ляжыць на Навагрудскім узвышышы [1, 87]. Адразу ясна, што Панямонне атрымала сваю назvu ад галоўнай сваёй ракі, у басейне якой яно ляжыць. Нёман [1, 8];*

б) Некаторыя тапанімічныя назвы маюць свае кантэкстуальныя сінонімы-дублеты, перыфразы. Такія назвы пісьменнік шырока выкарыстоўвае ў звязным кантэксле, каб расшырыць уяўленне чытача пра тапанімічны аб'ект, яго харектарныя прыметы: *Брест. Брама краіны. Часам, на жаль, рэдка, у яе ўваходзілі нашы сябры, і тады іх сустракалі з беларускай гасціннасцю [1, 77]; Сведчаннем гэтаму Камянецкая Вежса, царква-крэпасць у Чарнаўцах [1, 77]. Поўдзень, або Палессе дарэмна лічыць адной суцэльнай раённай [1, 9]; Поўнач. Мядзельшчына з яе азёрамі і перакатамі ўзгоркаў [1, 32]; Поўдзень. Палескае роўнае поле, то спрадвечнае, то нядайна асушанае [1, 33].*

5. Спосаб атрыбуцыі, калі да вядомай афіцыйнай назвы пісьменнік прыводзіць устарэлыя, забытыя па розных abstavінах тапонімы-дублеты. Такім чынам, расшыраеца ўяўленне чытача пра сам аб'ект і яго назвы: *Або Князь-возера, якое цяпер невядома чаму*

называюць Чырвоным. Гэта на Палесці, паўночней Турава [1, 39]. Здаўна ў весцю повень, калі Брасцькае і Прыпяцькае Палесце, старадаўняе «мора Герадота», ператваролася ў сапраўднае мова, у якім па шыю стаялі лясы, – усё звяр'ё ратавалася на Мазырскай градзе і на Загародзі... [1, 47].

У мастацкай літаратуры, апрача апісаных спосабаў, вядомы і іншыя, якія не ўласцівы, напрыклад, для творчай манеры У.Караткевіча. Затое амаль паслядоўна ў абрэзках, апавяданнях Ф.Янкоўскага звяртаецца ўвага чытача на акцэнталагічныя варыянты ў беларускіх тапанімічных назвах: *Пішуль* – Навагрудчына, а ў Якуба Коласа, а ў Янкі Брылыя, як і там, на іх роднай, на іх прыгожай багацюшчай на ўсёй зямлі, -- Наваградчына. То і *Наваградак* [3, 96] У Баранавіцкім раёне, недалёка ад старадаўняга і каларытнага мястэчка Гарадзішча, ёсць возера, якое зрабілі на рабчы Сэрвач, каля вёскі Кутаўшчына. З таго і называюць гэта возера Кутаўскае. Грэх абысці, не звярнуце увагу на народнае словаўтарэнне. Кутаўшчына — Кутаўскае (возера). Радашковічы – радашкоўскае (поле) [3, 231].

Такім чынам, апісаныя спосабы ўвядзення пісьменнікам тапанімічных назваў у мастацкі тэкст сведчаць, што У.Караткевіч і Ф.Янкоўскі зарэкамендавалі сябе як выдатныя майстары мастацкага слова, якія творча развівалі лепшыя традыцыі беларускай мастацкай прозы, публіцыстыкі. Прыведзеныя фрагменты з твораў пісьменнікаў пераконваюць, што яны ўмела з вялікай эфектыўнасцю насычалі свае тэксты самымі рознымі ўласнымі назвамі, арыгінальна ўводзілі іх у кантэкст, забяспечваючы такія найменші разнастайныя каментарыямі і ўдакладненнямі, ствараючы запамінальныя шматпланавыя мастацкія палотны, выяўляючы як мастакі і даследчыкі выдатнае веданне набыткай матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў і іншых народаў, што жывуць на Беларусі.

Літаратура

1. Караткевіч У. Зямля пад белымі крыламі. – Мн.: Маст. літ., 1977. – 174 с.
2. Янкоўскі Ф. Беларуская мова. 3-е выд. – Мн.: Выш. шк., 1978. – 333 с.
3. Янкоўскі Ф. Радасць і боль. – Мн.: Маст. літ., 1995. – 475 с.

Summary

In the article the system of methods of introduction of onomastic vocabulary into the literary text is described on the examples from V. Korotkevich's works. The most typical for the writer's creative style ways of inclusion of such vocabulary into the canvas of the literary text are revealed.